



БЕЛАРУСКІ ПАЭТЫЧНЫ ТЭАТР АДНАГО АКЦЁРА “ЗНІЧ”
Тэатральная зала Культурнага цэнтра Касцёла Св. Сымона і Св. Алены
вул. Савецкая, 15 (пл. Незалежнасці)
ДВАЦЦАЦЬ ВОСЬМЫ ТЭАТРАЛЬНЫ СЕЗОН
80-ГОДДЗІЮ БЕЛДЗЯРЖФІЛАРМОНІІ ПРЫСВЯЧАЕЦЦА
ЛІСТАПАД 2017 г.

| | |
|--|--|
| 13 Панядзелак 15-00 | “Граф Глінскі – Папялінскі” А. Вольскі <i>Лялечны манаспектакль (6+)</i> Рэжысёр, выканаўца – вядучы майстар сцэны Вячаслаў Шакалідо <i>Незвычайная гісторыя адбылася з сябрамі – хлопцам Марцінам і катом Максімам. Пасля розных перапетыяў прыгодніцкага лёсу і пры разумных наводзінах ката Максіма, хлопец Марцін пераўтварыўся ў графа Глінскага-Папялінскага. А ці зрабіўся ён ад гэтага больш значным і шчаслівейшым?</i> Кошт: 5 руб. |
| 19-00 | “Не праклінай, што я люблю” Н. Гілевіч (16+) <i>Паэтычны манаспектакль паводле вершаванага рамана “Родныя дзеці”</i> Аўтар інсцэніроўкі, рэжысёр-пастаноўшчык – Галіна Дзягілева Выканаўца – вядучы майстар сцэны Мікалай Лявончык Музычнае суправаджэнне – Алена Літаш (цымбалы) <i>Манаспектакль паводле вершаванага рамана Н.Гілевіча “Родныя дзеці”. Твор самабытны, глыбока нацыянальны і па духу, і па моўных сродках. Даследчык беларускага фальклору, быту, тонкі знаўца жывой народнай гаворкі, Ніл Гілевіч стварае своеасаблівую паэтычную сюіту, дзе гарманічна знітоўваюцца гумарыстычныя ноты і пранікнёная, шчыmlівая музыка кахання, чуюцца напевы роднай зямлі...</i> Кошт: 7 руб. |
| 15 Серада 19-00 | Малая зала імя Р.Шырмы Белдзяржфілармоніі (пр. Незалежнасці, 50) Да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа “Красёнцы жыцця” (16+) <i>Паэтычна-драматычны манаспектакль паводле паэмы “Новая зямля”</i> Выканаўца – заслужаны артыст РБ Алесь Кашпераў Аўтар інсцэніроўкі, рэжысёр-пастаноўшчык – Галіна Дзягілева <i>Паэма Якуба Коласа “Новая зямля” з’яўляецца сапраўднай і надзвычай каштоўнай энцыклапедыяй жыцця. Галоўны герой Міхал нарадзіўся, вырас і жыў на зямлі, якую не проста разумеў і любіў – якой дыхаў, з якой зрадніўся, якую б жадаў назваць сваёй. Але няўмольны лёс наканавані інашае... Цяжкай была дарога гэтага чалавека, аднак ён не губляў веры ў яе шчаслівае завяршэнне. У спектаклі гучаць народныя мелодыі і песня “Дарогі” кампазітара Алега Залётнева.</i> Кошт: 7 руб. |
| 16 Чацвер 15-00 | “Вясёлая каруселя” А. Вольскі <i>Манаспектакль-сустрэча (6+)</i> Выканаўца, аўтар інсцэніроўкі, рэжысёр – заслужаная артыстка РБ Ларыса Горцава Музычнае суправаджэнне – Алена Астравецкая (цымбалы) <i>Ларыса Горцава на “чароўнай каруселі” вядзе гледача па жыцці і творах выдатнага беларускага паэта А.В. Вольскага. Вершы, гульні, казкі, загадкі і розныя прыгоды – усё гэта чакае юнага гледача.</i> Кошт: 5 руб. |
| 19-00 | Цыкл сустрэч “Я – Мінчанін” “Смех – Божы дар” У. Ліпскі (16+) <i>Творчая сустрэча з Уладзімірам Ліпскім, вядомым беларускім пісьменнікам, галоўным рэдактарам часопісаў “Вясёлка” і “Буся”, лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Беларусі, шматлікіх рэспубліканскіх і міжнародных прэмій, аўтарам звыш сямідзесяці кніг прозы, публіцыстыкі, уключаючы казкі для дзяцей і вядомы гумар палешукоў - кнігу “Аўцюкоўцы”. “Смех – Божы дар. ... каб не смяяліся і ня цешыліся, дык даўно б навесіліся.” (У. Ліпскі)</i> Кошт: 5 руб. |
| 17 Пятніца 15-00 | “Граф Глінскі – Папялінскі” А. Вольскі <i>Лялечны манаспектакль (6+)</i> Рэжысёр, выканаўца – вядучы майстар сцэны Вячаслаў Шакалідо <i>Незвычайная гісторыя адбылася з сябрамі – хлопцам Марцінам і катом Максімам. Пасля розных перапетыяў прыгодніцкага лёсу і пры разумных наводзінах ката Максіма, хлопец Марцін пераўтварыўся ў графа Глінскага-Папялінскага. А ці зрабіўся ён ад гэтага больш значным і шчаслівейшым?</i> Кошт: 5 руб. |
| 20 Панядзелак 15-00 | “Анёл Ахоўнік” С. Кавалёў <i>Манаспектакль паводле вершаў Кармэн Барнос дэ Гаітольд (6+)</i> Выканаўца – вядучы майстар сцэны Раіса Астравіцкая Рэжысёр-пастаноўшчык – Галіна Дзягілева |

| | |
|---|--|
| | <p>Твор французскай пісьменніцы К.Б. дэ Гаітольд “Малітвы жывёлаў” – гэтыя просьбы розных жывых істотаў, “братоў нашых меншых”, да Бога. А перадае гэтыя просьбы да Усявышняга анёлы і маленькія анёлкі – лёгкія незямныя істоты, стварэнні з крыльцамі. Адзін з такіх анёлкаў стаўся героем нашага спектаклю.</p> <p style="text-align: right;">Кошт: 5 руб.</p> |
| <p>19-00</p> | <p>“Не праклінай, што я люблю” Н. Гілевіч (16+) Паэтычны монаспектакль паводле вершаванага рамана “Родныя дзеці” Аўтар інсцэніроўкі, рэжысёр-пастаноўшчык – Галіна Дзягілева Выканаўца – вядучы майстар сцэны Мікалай Лявончык Музычнае суправаджэнне – Алена Літаш (цымбалы) Монаспектакль паводле вершаванага рамана Н.Гілевіча “Родныя дзеці”. Твор самабытны, глыбока нацыянальны і па духу, і па моўных сродках. Даследчык беларускага фальклору, быту, тонкі знаўца жывой народнай гаворкі, Нл Гілевіч стварае своеасаблівую паэтычную сюіту, дзе гарманічна знітоўваюцца гумарыстычныя ноты і пранікнёная, шчыmlівая музыка кахання, чуюцца напевы роднай зямлі...</p> <p style="text-align: right;">Кошт: 7 руб.</p> |
| <p>22 Серада 15-00</p> | <p>“Мой маленькі прынец” А. дэ Сэнт-Экзюперы, пераклад Н. Мацяш Монаспектакль (12+) Аўтар інсцэніроўкі, рэжысёр-пастаноўшчык – Галіна Дзягілева Выканаўца – вядучы майстар сцэны Раіса Астразінава «Зоркім можа быць адно толькі сэрца», - так сказаў маленькі хлопчык, які прыляцеў на Зямлю з асяродка, каб знайсці сабе сябра. Але апынуўся ён у пустыні. Мудрая казка пісьменніка-лётчыка Антуана дэ Сэнт-Экзюперы актуальна і на сённяшні дзень....</p> <p style="text-align: right;">Кошт: 5 руб.</p> |
| <p>19-00</p> | <p>“Прыпадаю да нябёс” Я. Янішчыц (16+) Выканаўца – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Ларыса Горцава Аўтар інсцэніроўкі, рэжысёр-пастаноўшчык – Галіна Дзягілева Музычнае суправаджэнне (цымбалы) – Марыя Кучынская “Я думала лёсам мне дадзена многа, і многае, праўда, мне лёс падарыў...”. Гэтыя радкі належаць Яўгенію Янішчыцу, для якой паэзія стала жыццём, сфарміравала яе як асобу. Яе паэтычныя вобразы не адпускаюць чытача, нязменна саграваючы сваім святлом.</p> <p style="text-align: right;">Кошт: 7 руб.</p> |
| <p>24 Пятніца 19-00</p> | <p>Вялікая канцэртная зала Белдзяржфілармоніі (пр. Незалежнасці, 50) Святочная тэатральна-канцэртная імпрэза да 80-годдзя Белдзяржфілармоніі “Мне светла...” (16+) I аддзяленне: Прэм’ера! Монаспектакль “МАМА” паводле Р. Барадуліна і К. Чапэка Аўтар інсцэніроўкі, рэжысёр-пастаноўшчык, выканаўца – Галіна Дзягілева. Мастак-пастаноўшчык – Андрэй Меранкоў. Кампазітар – Алег Залётнеў. Падставай для аўтарскага выказвання з’яўляецца п’еса “Маці” сусветна вядомага чэшскага драматурга Карэла Чапэка і вершы народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, якія ён прысвяціў сваёй Маме... Падзеі, сюжэт спектакля адбываюцца ўжо ў мінулым, таму так натуральна ўспрымаюцца сны і ўспаміны Маці, яе размовы з сынамі, поўныя пяшчоты... Геранія выглядае настолькі мудрай і ўнутрана моцнай, што нам складана паверыць у тое, што яна можа быць слабой, сумняваюцца або мець патрэбу ў дапамозе. Спектакль сцвярджае, што насамрэч смерці няма... ёсць толькі бясконца Любоў. II аддзяленне: Канцэртная праграма з удзелам калектываў Белдзяржфілармоніі, артыстаў, літаратараў, сяброў тэатра. Рэжысёр-пастаноўшчык імпрэзы – заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі Ніна Осіпава</p> <p style="text-align: right;">Кошт: 7, 8, 9, 12 руб.</p> |
| <p>27 Панядзелак 15-00</p> | <p>“Дзівосныя авантуры паноў Кубліцкага ды Заблоцкага” П.Васючэнка, С.Кавалёў Лялечны монаспектакль (12+) Выканаўца – вядучы майстар сцэны Вячаслаў Шакалідо Спектакль-казка пра прыгоды двух паноў, якія нічога не рабілі. Гаспадарка ў іх у заняпадзе – ні жывёлы, ні хлеба. Таму пайшлі яны ў свет лепшай долі шукаць.</p> <p style="text-align: right;">Кошт: 5 руб.</p> |
| <p>28 Аўторак 19-00</p> | <p>“Любіць” А.Вярцінскі Паэтычны монаспектакль (16+) Аўтар інсцэніроўкі, выканаўца – Галіна Дзягілева Музычнае суправаджэнне – Кірыл Успенскі / Максім Цэхановіч (гітара) Як цяжка любіць... Любоў часам мае зусім нечаканае праяўленне. Любоў – аснова ўсяго сутнага, усяго, што існуе на зямлі: “Што значыць зямное ічасце здабыць? Любіць...” У спектакль увайшлі вершы Анатоля Вярцінскага розных гадоў і паэма “Дажынкi”.</p> <p style="text-align: right;">Кошт: 7 руб.</p> |

Дырэктар-мастацкі кіраўнік тэатра “Зніч” - Галіна Дзягілева

Заказ білетаў: +375 17 331 75 53 (гарадскі); +375 296 77 87 16(ВЕЛ), +375 291 55 08 97 (ВЕЛ);+375 33 601 77 70 (МТС)

E-mail: teatr-znich@yandex.by Заказ білетаў у Інтэрнэце: www.philharmonic.by